

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

№ 55 (6937)
ЧАЦВЕР
6
САКАВІКА
1941 г.
ЦЕНА 10 КАП.

УКАЗЫ ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОўНАГА
СОВЕТА СССР Аб прысваенні Вялікаму
Памірскаму тракту імяні таварыша
СТАЛІНА І. В.; Аб прысваенні Чырчы-
кскому электрахімічнаму наробітку імяні
таварыша СТАЛІНА І. В.
Калгаснікі Беларусі аднадушна вітаюць
пастанову СНК СССР і ЦК ВКП(б).
Сход партыйнага актыва Гомеля.
Пленум Магілёўскага абкома комсамола.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЬ: Кавалераў —
Жалучны на кіруючай рабоце. А. Тру-
нён — Далагома вывучаючы гісторыю
партыі.
АРТЫКУЛЫ: І. Тэсельман — Шчыры
і ўзаемны таварыш Чырвонага кр-
жа. Н. Грышын — Завад паны, а партыі
старша. А. Міхайлаў — Прыгатаванне
ільняной траты заводскім металам.
Г. Львова — Аб некаторых кіраўніках і
стылі іх работы. Н. Вішнеўскі — У

калгасе Заслаўшчыны. Я. Качан — Ш-
рал выхадзім у поле.
ТЭАТР. М. Модэль — «Дарэнная пера-
сцярга».
КІНО. П. Кавалёў — «Салават Юлаеў».
ЗА РУБІЖОМ: Вайна ў Еўропе і Аф-
рыцы (дэбны вясенніх дэспіляў). Завад
англійскага вясеннага міністра. Разруў
дыпламатычных адносін паміж Англіяй і
Балгарыяй. Пагадненне паміж ЗША і
Мексікай.

Глыбока ўваходзіць у работу кожнага прадпрыемства

Перад партыйнымі арганізацыямі стаіць пераважна і адказная задача: палітычна, — гэта значыць, настолькі, па-дэлаваму, без партыйнай шпуні, — ажыццявіць рашэнні XVIII партыйнай канферэнцыі. Па тэму, як партыйныя арганізацыі забяспечыць планаванне, па графіку, работу кожнага прадпрыемства, выкананне вытворчых планаў у гэтых галінах прамысловасці ітд. установа, што дэбна, ітд. і не толькі «у сярэдніх», але і на ўсіх калгасных і аясных казавальнях, — партыя будзе апаганьваць іх работу ў галіне прамысловасці і транспарта.

Абком, гарком, райком партыі павіны ў адпаведнасці з гэтымі задачкамі перабудаваць сваю работу, па-спраўнаму павярнуцца да прамысловасці і транспарта, глыбока ўваходзіць у работу кожнага прадпрыемства ў пасобку. Неабходна выходзіць і падмацаваць на высокі ўзровень больш шчыльную неспрыяльнасць да ўскага року неадхопаў: бескультурна, захламанасці, маратраўства. Жорстка выкарняць падарліва-барыя, ноўстка адносіны да тэхнікі і яе выкарыстання.

Партыя, увесь советскі народ з натхненнем прынялі за ажыццяўленне гістарычных рашэнняў XVIII партыйнай канферэнцыі. Гэтыя рашэнні план развіцця нацыянальнага гаспадарства ў 1941 годзе, зацверджаны ЦК ВКП(б) і советскім урадам, стаў праграмай барацьбы мільянаў советскіх працаўдзельцаў. За адзін год аб'ём вытворчых прадукцый павінен павялічыцца на 24 з паловай мільярд рублёў — такі тэмп росту напай омыялістычнага прамысловасці.

Вельмі хваля омыялістычнага оаборніцтва імяні XVIII Усеазаанай партканферэнцыі, ахвотна ўсю краіну, прыносяць багатыя плеры. Дзсяткі і сотні прадпрыемстваў дэтрывона выканалі свае двухмесячныя планы.

Рэспубліканская і мясцовая прамысловасць у цэлым выканала студзеневы план на 106,1 процанта — рост у параўнанні з студзенем мінулага года на 56,9 процанта. Не выканалі плана толькі Нархамаз мяс.-малочнай прамысловасці — 74,6 процанта, фабрычна-заводская прамысловасць Нархамаза — 99,1 процанта і прадпрыемствы рэспубліканскай прамысловасці Нархамаза мясцовай паліцый прамысловасці — 91,6 процанта.

Ва ўсіх абласцях рэспублікі зараз пачынаюцца сходы партыйных актываў, прысвечаныя вынікам XVIII партыйнай канферэнцыі. У разе гэтаго — Вілейцы, Гомель — яны ўжо правешаны. Ваіка, каб на сходах партыйных актываў не толькі былі ўспрыты неадхопы кіраўніцтва прамысловасці і транспарта, але і былі вызначаны канкрэтныя меры і меры, забяспечваючы поўнае выкананне плана першага квартала 1941 года.

Рэзалюцыя XVIII партыйнай канферэнцыі па дакладу тав. Малеянова выключна чотка і яна вызначае карысныя вузлыя пытанні, за якія павіна ўваходзіць кожная партыйная арганізацыя: наладзіць улік маратрычных працэсаў, забяспечыць эфектыўнае окарстванне абсталявання, кожнага стапка і аргата, наведзі чыстату і маратры ітд. у мех, працэсах, чотка арганізаванне унутрызаводскага міжзавадскага планавання, ліквідацыя штурмаўшчыны і забяспечыць раўнамерную работу па графіку, умацаваць адназначна і палітычна ролю майстра і т. д. Усе гэта — канкрэтныя задачы, аразумелыя кожнаму комуністу і беспартыйнаму рабочаму.

Некаторыя могуць разважаць так: воль правіць сходы актываў, потым правіць партыйныя сходы на заводах, потым у мех, на ўчастках, у групах, а потым прыдзе і час, калі пачнем неасрама ўваходзіць, улізаць у справы прамысловасці і транспарта. Падобны падыход да выканання рашэнняў партыйнай канферэнцыі быў-бы ў корані памылковым («Прывад»). Партыйныя арганізацыі павіны неадкладна ўваходзіць у справы фабрык, завадаў, дэпа, партурацыйных стапай.

Многія партыйныя арганізацыі аэнергічна ўваходзіць у справы. Партарганізацыя завода імяні Мяснікова ўжо гэтымі тэмаў назад правяла сход партыйна-гаспадарчага актыва прадпрыемства. Былі ўскрыты асноўныя неадхопы ў рабоце завода, намечаны меры і меры па іх ліквідацыі.

Партыйныя арганізацыі тоўбаршчый паваровай фабрыкі «Герой працы» тэксма правяла аналітычную работу і прыступіла да рэалізацыі канкрэтных мерапрыемстваў.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Совета СССР
Аб прысваенні Вялікаму Памірскаму тракту імяні таварыша СТАЛІНА І. В.

Завалоўіць просьбу кіруючых партыйных і советскіх арганізацый Тажыкская ЦСР і сходаў калгаснікаў і калгасніц — удзеіць і будаўніцтва Вялікага Памірскага тракта і прысвоіць тракту імя таварыша Сталіна І. В.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Совета СССР М. КАЛІНІН,
Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Совета СССР А. ГОРКІН.
Масква, Крэмль, 5 сакавіка 1941 г.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Совета СССР
Аб прысваенні Чырчыкскому электрахімічнаму камбінату імяні таварыша СТАЛІНА І. В.

Завалоўіць просьбу рабочых і служачых Чырчыкского электрахімічнага камбіната, а тэксма кіруючых партыйных і советскіх арганізацый Удзельскай ЦСР, і прысвоіць Чырчыкскому электрахімічнаму камбінату імя таварыша Сталіна І. В.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Совета СССР М. КАЛІНІН,
Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Совета СССР А. ГОРКІН.
Масква, Крэмль, 5 сакавіка 1941 г.

Аб работе жанчын у дзень 8 сакавіка
Соўнарком СССР зацвердзіў наступную постанову ВПСН аб рабоце жанчын у дзень 8 сакавіка:
У сувязі з наступнымі прапавімі работніц і жанчын-служачых аб тым, каб 8 сакавіка жанчын працавалі поўны рабочы дзень, Усеазаанай Цэнтральнай Со-

Калгаснікі Беларусі аднадушна вітаюць пастанову СНК СССР і ЦК ВКП(б)

З НОВАЙ ЭНЕРГІЯЙ УЗАЯМІСЯ ЗА РАБОТУ

У мінулым сельгаспадарчым годзе мы дабіліся добрых вынікаў. Сярод ураджайных збоў культур па калгасу склаў 12,3 цэнтнера з гектара, а на такіх культурах, як ячмень — 22 цэнтнеры, ярава пшаніца — 18 цэнтнераў, проса і грочка — на 14 цэнтнераў. Добры ўраджай і гароднінныя культуры: памідораў — 300 цэнтнераў, гуркоў — 240 цэнтнераў і цыбулі — 70 цэнтнераў з гектара. Ад гарода калгас атрымаў 132.764 рублі даходу.

Чэсныя праца калгаснікаў забяспечыла важкі прырадак — зяра — 2 кг, 220 грамаў, бульбы — 6,5 кг, гароднінныя культуры — 2 кг, грочай — 5 руб.

Нам калгас воль ўжо ў трэці раз заваяваць права прымаць удзел у Усеазаанай сельгасгаспадарчай выстаўцы.

Поспехі нашы былі-б куды большымі, калі-б не было ўраўняўняў і ападе працы калгаснікаў. Вольем к прыкладу зяна, якім кіруе Цімох Піханаў. У 1940 г., прымяняючы вопыт удзеінька Усеазаанай сельгасгаспадарчай выстаўцы, зяна сабрала па 250 цэнтнераў бульбы з гектара, па 25 цэнтнераў ячменю і па 20 цэнтнераў яравай пшаніцы. Другое зяна (зьянзьяна Вясілана Таруп) на такой-жа тэбе атрымаў ячменю па 16 цэнтнераў, пшаніцы — 15 цэнтнераў і бульбы — 200 цэнтнераў з гектара.

Яшчэ меншы ўраджай атрымаў трыма зяна (зьянзьяна Усця Сіроў). На такой-жа плошчы гэта зяна атрымаў больш, прададзі, а ўраджай атрымаў меншы: бульбы 190 цэнтнераў і пшаніцы 14 цэнтнераў з гектара.

А па працы яны атрымаў аднолькава. Такая-ж ўраўняўняў і ападе працы была і на жыўдэкаўшчыні ферме Тав. Калічэна маладзьяка і дзяржа Соўя старшыня калгаса «Навентыст», Мазырскага раёна.

УЗНЯЎСЯ ПРАЦОЎНЫ ЭНТУЗІЗМ

Пастава партыі і ўрада аб дадатковай ападе працы калгаснікаў уліла новы струмень энергіі ў калгасны календар. Аберваўшы гэту паставу, калгаснікі зусім іншым стаі адносіна да работы: пачалі раней уставаць, павялі працавіць, разнама ўчышчыць рабочы час.

Асабліва гэта відаць на жыўдэкаўшчыні фермах, дзе зусім ліквідавалі ачыток маладзьяка. Да гэтага часу на фермах існавала абычкая і ўраўняўняў і ападе працы. Пастава накла да гэтаму канец. На фермах наведзены паратак, палешчыўся догляд за жыўдэкай.

Работнікі фермы ўзялі на сябе канкрэтны абавязанасці на 1941 год. Дзяржа абавязаліся наладзіць у сярэднім ад кожнай каровы па 1500 літраў малака, аўтар будзе змагацца за атрыманне ў сярэднім ад кожнай аўтаматкі па 1,5 агняі. Не менш 12 дзевяціх паратак ад кожнай овінамаці абавязаліся атрымаць сявары.

Рахуючыся да саўбы, мы поўнасьцю засталі, ачышцілі і прывялі на ўхоўдэ зянацы. Да аднаго кілограма вывезлі жыўдэкавае нам мінеральнае ўгнаенне. На кожнай рэктар вольва ў нас выхадзіць у сярэднім па 3,5 цэнт. угнаенняў. Многа загатоўлена торфу камісты. На 35 гектараў вывезлі гной з разліку 40 тонт на гектар.

ЗА ВЫСОКІ ўРАДЖАЙ

В. Дабус арганізаваў трохразовую ачытку 698 цэнтнераў пасяна. Дабаротная правера паказала, што ўвесь насены матэрыял аднавада пасеўным канцыялям.

Добра, па-стахаўшчыні паправавалі і каналі М. Гарбавіч і Я. Шахавіца. Іны поўнасьцю адрамантавалі ўвесь сельгасгаспадарчы інвентар: сярпавыя плугі, калёсы; бораны па-гаспадарску складыліся пад наведзі і чакаюць вясны. Брыгадзёр С. Ахрэчыч і А. Мазанік вывезлі па поле 1.300 тонт торфу, 500 тонт гною, сабралі 87 цэнтнераў палеу і 50 цэнтнераў курнага памёту; торф і гной захаў паствараваў.

Праўдэна сельгасгаспадарчай арэды рашыла сетава вывезці пад ярава 2.800 тонт торфу, 2000 тонт гною і рассяліць 45 тонт мінеральных угнаенняў. Намецілі ранній вясной правесці падборку і бараванне азімага жыта на плошчы ў 174 гектары. Гэта мерапрыемства азначна павысіць ураджайнасць азімых культур.

ПЛЕНУМ МАГІЛЕЎСКАГА АБКМА КОМСАМОЛА

МАГІЛЕЎ. (Нар. «Звезда»). Гэтымі днямі адбыўся каровы пленум Магілёўскага абкома ЛКСМБ з удзелам сакратараў райкомаў комсамола і старшын пастаяльных камісій райкомаў ЛКСМБ па прапагандае і агітцы.

З дакладам аб рэалізацыі рашэнняў XI пленума ЦК ВЛКСМ выступіў сакратар абкома комсамола т. Сурганав.

Многія райкомы комсамола яшчэ дрэнна працуюць з новым актывам. Сакратары Дрэбінскага і Клімавіцкага райкомаў ЛКСМБ не ажурквалі сябе актывам, старашына ўсё зрабіў самі. Такі стыль работы прыводзіць да таго, што райкомы праходзяць міма важнейшых мерапрыемстваў. У многіх райкомках і гаркомках комсамола не прымаюць удзелу ў комсамольскім жыцці члены пашуаў.

Пленум абкома абмеркаваў пытанне аб стане марксіска-ленинскай вучобы ў комсамольскіх арганізацыях Вярэньскага і Шклоўскага раёнаў. Раёныя камітэты комсамола і камітэты па агітцы і прапагандае дрэнна ішчэ кіруюць палітычнай вучобай, не ўстанавілі штодзённага кантэда пад наведзінам палітычнага ўроўню комсамолаў. У бірзельскім комсамольскім арганізацыі калі 400 комсамолаў нізке не гучыцца. Падобныя факты ёсць і ў Шклоўскім раёне.

Сход партыйнага актыва Гомеля

ГОМЕЛЬ, 5 сакавіка. (Нар. «Звезда»). 4 і 5 сакавіка адбыўся сход партыйнага актыва гародскай партыйнай арганізацыі з удзелам першых сакратараў райкомаў КП(б)Б абласці. Актыва заслухаў даклад сакратара абкома і гаркома КП(б)Б, дэлегата XVIII Усеазаанай партыйнай канферэнцыі тав. Жыжанова аб выніках работы XVIII партыйнай канферэнцыі.

Дэкладчык на шматлікіх прыкладах ілюстраваў рост і развіццё прамысловасці горада і абласці, разам з тым паўвер рэзкай крытыцы неадхопы кіраўніцтва партыйных арганізацый работай прамысловасці.

Валава прадукцыя прамысловасці абласці ў 1940 годзе ўзраста да 505 мільёнаў рублёў супроць 438 мільёнаў рублёў у 1938 годзе. За праішоўшым два года палешчылася работа чыгуначнага і вольнага транспарта. Аб'ём перавозак па Беларускай чыгуначцы ў 1940 годзе павялічыўся ў параўнанні з 1939 годам на 7,8 процанта, па вольнаму транспарту — на 15,5 процанта.

Не гледзячы на некаторыя палешчыны ў рабоце прамысловасці, плян па абласці ў цэлым выкананы ў 1940 годзе на 95,9 процанта. Краіне неадла прадуцыі на 16 мільёнаў рублёў. Прамысловасць т. Гомеля выканала галавы плян на 98,2 процанта. Яна неадла прадуцыі на 14.800 тысяч рублёў, 15 прадпрыемстваў горада не выканалі дзяржаўных вытворчых планаў. Сярод іх такія прадпрыемствы, як Новабеліцкі лескамбінат, камбінат «Спартак», завод «Рухавік рэвалюцыі», Рэчыцкая запалкавая фабрыка «Х Вастрычкі», Рагачоўская картонная фабрыка і іншыя. Партыйныя арганізацыі горада і раёнаў мільялі з гэтым неадхопаўшчынам з'явіцца.

Многія прадпрыемствы, выконваючы плян па валавой прадукцыі, не выканалі яго па раду важнейшых відаў прадукцыі. Незавяшчыла плян па асартыменту шклозавод імяні Сталіна, швейная фабрыка «Комунітэр», дзюжкамбінат і іншыя, а такія прадпрыемствы, як камбінат «Спартак», маскамбінат, фанерны завод, у параўнанні з 1939 годам павялі зменшылі выпуск прадукцыі.

Чыгунка пры агітывым выкананні пляна неадвыканала заданне па перавозках важнейшых грузаў, як зяро, торф, лесаматэрыялы, нафта, цукар і іншыя. Абарот вагонаў значна ніжэй плавных нормаў. Вялікі яшчэ прасты транзітныя вагоны. Усёго толькі 65,1 процанта паязгоў атрымаўна па раскладу. Таксама неадвыканала плян перавозак важнейшых грузаў Дняпра-Дзвінскае рачное парохасства.

Прычына неадвыканальнасці работы прамысловасці — гаворыць дэлей дакладчык — заключана ў неадхопах кіраўніцтва з боку нархамазаў, абкома, гаркома і райкомаў партыі. Партыйныя арганізацыі аслабілі сваю ўвагу да работы прамысловасці і транспарта. Шматлікія партыйныя арганізацыі не ажыццяўлялі праверкі выканання на сутнасці, не дапамагалі нархаматам наладзіць штодзённы кантроль і праверку выканання загадаў нархаматаў дырктаратаў прадпрыемстваў.

Райкомы, гарком і абком КП(б)Б не ўваходзілі глыбока ў работу прамысловасці і транспарта, не кантралявалі яе, не правяралі, як гаспадарчыя работнікі ажыццяўляюць кіраўніцтва прадпрыемствамі, не ўскрываў іх неадхопаў, тым самым натуральна дрэнна прабо.

Врут пытанні аб рабоце прамысловасці, разгледжаных Гомельскім гаркомам у другой палавіне мінулага года, вельмі абмежаваны. Толькі за апошні час гарком падрабозна вывучыў і абмеркаваў пытанне аб расхоўванні электраэнергіі і паліва на некаторых прадпрыемствах горада, паліва і іншыя асноўныя пытанні. Аднак, большасць іх узнікла ў сувязі з неадхопамі, якіх ужо нельга было абійсці.

У сувязі са слабай паставоўкай праверкі выканання, большасць рашэнняў, прынятых гаркомам КП(б)Б, не аказалі неадхопага ўдзеіня. Так, напрыклад, вынесенае гаркомом партыі рашэнне аб аднаўчэнні на заводзе «Будзельна», да гэтага часу не ажыццяўляецца. Пастава гэта фактычна асталася на паперы. Толькі за 10 месяцаў мінулага года гарком і Чыгуначным райком КП(б)Б прынялі чатыры рашэнні аб рабоце інструментальнага завода, тым не менш завод выканаў галавы плян усяго толькі на 83 процанта. Не лепш ірадуе ён у студзені і ў лютым гэтага года. Большасць рашэнняў, прынятых

У апошнюю гадзіну

РАЗРУЎ ДІПЛАМАТЫЧНЫХ АДНОСІН ПАМІЖ АНГЛІЯЙ І БАЛГАРЫЯЙ
ЛОНДАН, 5 сакавіка. (ТАСС). Як паведамае агенства Рэйтар, у Лондане афіцыйна паведамаюцца, што дыпламатычныя адносіны паміж Англіяй і Балгарыяй разарвалі. Аднак англійскі пасланнік Рэндэль накуль яшчэ не выехаў з Сафіі.

НАКЛАДАННЕ СЕНВЕСТРА НА БАЛГАРСКІЙ ФОНДЫ
НЬЮ-ІОРК, 5 сакавіка. (ТАСС). Паводле паведамавання агенства Юнайтэд Прэс, Рузвельт пашісаў загад аб накладанні сэнвестра на балгарскія фонцы ў ЗША.

ПАГАДНЕННЕ ПАМІЖ ЗША І МЕКСІКАЙ
ВАШЫНГТОН, 5 сакавіка. (ТАСС). Дзяржаўны дэпартамент ЗША аб'явіў, што ЗША і Мексіка прышлі да пагаднення аб кансультацыі па пытанню сумеснай абароны. Дзяржаўны дэпартамент заявіў, што

РАШЭННЕ СТУДЕНЦКАЙ РАЙОННАЙ РАЙОННАЙ У ЛЯЛПУРЫ
КАБУЛ, 5 сакавіка. (ТАСС). Паводле паведамавання індыйскай газеты «Трыбюна», раённая студэнцкая канферэнцыя, якая адбылася ў Лялпурцы (правінцыя Пенджаб), выказалася за ператварэнне камітэту індывідуальнага грамадзянска-

на непаслушнасства ў масавы рух. Канферэнцыя асудала палітыку пенджабскіх улад, ажыццяўляючых рэпрэсіі супроць студэнцкіх арганізацый, а тэксма патрабавала свабоды сходаў і саюзаў.

У калгасах Заслаўшчыны

На засежаным полі калгаса імя Фрунзе чарнеюць штабелі гною. Калгаснікі называюць іх «слабымі прагамі». І вось чаму: кожны штабелі складаецца з пластоў ўтрамбованага гною і торфу, прычым зверху ён таксама абкладзена торфам.

— У такіх штабелях гной ніколі не перагарыць, — гаворыць старшыня калгаса Грыгорый Ільяч Бурако, — і являець ён не пагоршыцца. Вопыт у гэтых адносінах мы ўжо маем.

На адным з неакончаных штабелюў стоіць стары калгаснік — Трахім Макеевіч Кочанца. У чаргавай брыгадзе ён ўдзяляе плацтвам са ўтрамбованымі штабелямі гною. Да штабеля ўвесь час рухаюцца па полі грузавыя цягачы і тракторы. Вось на параконных санях пад'язджаюць Пётр Байкоў, Вязьмір Радзюч, Сяня Патапейка, Трахім Макеевіч Камануца і іншыя заахвочаны. Кожны з сянаў прама ўз'язджаюць на штабелі.

— Усё поле вельмі «прагама» ўстаўліва, — прадаўжае гутарку старшыня, — Ніколі яшчэ так дружна да сябе не рыхтаваліся, як сёння.

Паставова партыя і ўрада аб дадатковай агляду працы перадаваў калгаснікам мабільнага агляду ўсіх калгаснікам на асабістым паглядзе да сябе. Каб намята перавесці планавую ўраджайнасць паляў, калгаснікі зараз аднаўляюць дадатковыя крыніцы ўгнаенняў, рыхтуюць вясновай сабы большавыя сустрачы.

Калгас імя Фрунзе — адзін з буйнейшых у Заслаўшчын раёне. Каб у мінулым годзе да вясновай сабы тут было завезена толькі 26 тон мінеральных угнаенняў, то сёння завезена ўжо 100 тон. Загатавана 400 тон сухога торфу, 1000 тон торфу зямой кошы вывезена на паш і заахвочана на 1.050 тонам гною. У калгасе сабраны 42 цэнтнеры пошуду і 37 цэнтнераў птушчынага пагубу. Збор гэтых каштоўных масовых угнаенняў прадаўжаецца.

Вечарам прышлося прысутнічаць на сходзе калгаснікам чаргавой пазачаснай брыгады, якой кіруе Іван Дзюжэні. Сход быў прысвечаны абмеркаванню паставы Соўнармама СССР і ЦК ВКП(б) аб дадатковай агляду працы калгаснікам на павышшэнне ўраджайнасці сельскагаспадарчых культур і прадукцыйнасці жывёлагадоўлі па Беларускай ССР.

Разгараюцца спрэчкі. Кляўдзішчык Мацвей Ілюшын прапавідаў скараціць на ўгнаенне іх, якое менавіта накіравана ў калгасных вядоўцах. Хтосьці гавораў, што вельмі ўжо трэба год у калгасе не выкарыстоўвацца каштоўныя ўгнаення — гноюнае жылля, які даверку напайчыны жылляжорлівы. Агульным імям калгаснікі брыгады выявілі схаваныя рэзервы ўгнаенняў, меркавалі як лепш іх скараціць. Потым больш стройна пачаў гаварыць калгаснік Іван Шылак:

— Паставова партыя і ўрада ўстаўляе ў актыўнае жыццё ўсіх калгаснікам. Але я павінен сказаць: калі ў нас і вядоўцаў не будзе паставы на належаючы вышынню, то мы не атрымаем таго эфекта, які жадаем атрымаць.

Уліч у калгасе сапраўды запущаны. На МТФ, напрыклад, лямпаў не вельмі, колькі яны падлілі малака ад сваёй групы кароў. Малако ўлічваецца па ўсёй ферме, а не па асобнай групе кароў, замочаных за кожную лямпаў.

АБМЯРНОЎВАЮЦЬ ПАСТАНОВУ

БАРЫСАЎ. (Спец. нар. «Звязды»). Днямі Барысаўскі райком КП(б)Б і выкамоў райсовета правалі нараду старшын сельскагаспадарчых калгасоў, сакратароў партыйных арганізацый і спецыялістаў сельскай гаспадаркі. Прысутнічала 250 чалавек.

Нарада абмеркавала гістарычнае рашэнне СНК СССР і ЦК ВКП(б) аб дадатковай агляду працы калгаснікам на павышшэнне ўраджайнасці сельскагаспадарчых культур і прадукцыйнасці жывёлагадоўлі па Беларускай ССР.

Барысаўскі раён мае ўсе магчымасці для павышшэння ўраджайнасці. Калгасны «Маяк сельскагаспадарчы», «Дружная праца», імя Бузінскага, «Настрыжыч» і іншыя, маюць умовы, адпаведныя з ішчымі калгасамі, дабіліся высокай і ўстойлівай ураджайнасці. Ужо некалькі год падра яны

— Калгаснікі не вядоўца аграрыяма, — прадаўжаў Іван Шылак, — а без аграрыяма дабіцца высокага ўраджайна мы не зможам. Мы павіны вельмі, як лепш скараціць накопленыя памі ўгнаення.

На сходзе ўзнікла многа пытанняў. Гаварылі, што праўдзіна калгаса і брыгадзіры не павіны патураць некаторым бракаробам — трактарыстам, якія пад выглядам эканомі гаручага працягваюць падвыжаць мелкае ворына; загады трэба будзе падаваць і аб асяях і аб мотыгах ішчым.

— Зараз ужо другая брыгада не будзе сядзець на нашай шчы, — падаў голас хтосьці з прысутных.

Другая і першая брыгады — самыя астаўчыя ў калгасе. У мінулым годзе сярэдня ўраджайнасць зерных была ў плошчы ў 133 гектараў ў чаргавай брыгадзе складала 10 цэнтнераў з гектара. На аграроўку кожнага гектара было затрачана 60,7 працэнта ўраджайна будыць дастаўляў 180 цэнтнераў з гектара. У другой-жа брыгадзе (брыгадзір І. Крыванос) пры атрыманні на гектар 62,4 працэнта, знята на 5,4 цэнтнера зерных і на 80 цэнтнера будыць.

Старшыня калгаса расказаў прысутным, як у гэтым годзе будзе арганізавана вясновай сабы.

— Кожнаму з вас вядома: каб заваяваць высокі ўраджай, трэба правесці сабы ў ўмаксамына спісала, рашыць тэрмін. Зрабіць гэта мы зможам толькі тады, калі нашы коні будзе аджордзенымі, аплачанымі. Вось мы і мяркуем да 15 сакавіка поўнасю скончыць усе калгасныя работы. Потым кожны ставім на алачынак, дазім ім умоўныя корм, па 3—4 кілаграмаў аўса па зяць і добра сена. Так, таварышці!

— Так, — адказваў прысутны.

Тое, што зараз хваляе і чым жыюць калгаснікі сельскагаспадарчых Фрунзе, харатэрыя для многіх калгасоў раёна. Калгасны, які рашыў ніколі не ўжываць на ўгнаенне торф, зараз вывозіць яго на паш. Наўсмясена збіраецца пошуд, птушчыны пагуб, у разе калгасоў вывозіцца па паш і з вядоўцаў. У раёне рашылі лічыць, што такія калгасны, як «Чырвоны партызан» Старасельскага сельскагаспадарчых, «16 партызан» Шаршунскага сельскагаспадарчых, не маюць на сваёй тэрыторыі запасаў торфу. Зараз гэтыя калгасны знайшлі торф у сабе і арганізавалі яго вывазку.

Але раён усё-ж яшчэ адстае з вывазкам торфу. На 1 сакавіка замест 45 тысяч тон вывезена на паш толькі 16,5 тысячы тон. Лепш з вывазкам мінеральных угнаенняў. План—1.200 тон, а вывезена ўжо 950 тон. Але ў раёне былі яшчэ калгасны, якія не пачыналі вывазіць мінеральных угнаенняў. Да іх адносіцца сельскагаспадарчы «Калгаснік Беларускай Траскоўскага сельскагаспадарчых, «Чырвоная зямля», «Чырвоная вярта», «Шаршунскае комуна» Шаршунскага сельскагаспадарчых і ішчым.

Прапавіду ўзнімаў калгаснік раёна быў-бы значна большым, калі-б гістарычная паставова партыя і ўрада была даведзена да сваямоці кожнага калгасніка. Райком партыі не мабільнаў ашча агітатароў, партыйных, совескі і калгасны актыў на арганізацыю шырокага абмеркавання паставы партыі і ўрада сярод усіх калгаснікам. Абмеркаванне паставы і ў разе калгасоў зьялі даправадзіцца паміжпрацых пасаджэнняў праўдзіна.

Н. ВІШНЕУСНІ.

Перад выходам у поле

Трактор зрабіў круты паварот і паехаў да майстэрні.

— Ну, як машына? — звярнуліся рамонтыні да трактарыста.

— Харап копік.

Аляксей Шыш выпрабавуў толькі што адрамантаваны трактор. Ён то прычэпаў рух, то даваў поўны ход. Механізм працаваў чотка і бесперабойна. Машына слухалася свайго вадзіцеля, выконвала ўсё яго загады.

— Добры трактарыст, — гледзячы яму ўслед, гаворыць рабочыя. — Любую машыну разумее.

Мы больш падрабозна распіталі пра Аляксеева.

У гэтым мястэчку, дзе цяпер размяшчаюцца МТС і раённая бальніца, доўгі год панавалі князі Мірска. Яны ўладзілі тысячамі гектараў зямлі. Апрабавалі ім гэтую зямлю сялян-батаркі. Батарчы і іх Аляксей Шыш са сваім бацькам. Цяжка былі іх доля батаркіна. Завалася, што і канца ёй ніколі не будзе...

Але насталі рэвалюцыя час! Не дапомагаў прапоўнам Вазноўнай Беларускай Чырвонай Арміі. У той памяты дзень батаркі з вісамі ў руках ажуралі заахвочанна Мірскага і выгвалі ненавіснага магната. На новаму пайшоў жыцьці. Аляксей Шыш пайшоў да вучобы. Хацелася вельмі пра ўсё. Хацелася жыць так, як яшчэ ніколі не жыў яго бацькі і дзяду. Аляксей пайшоў ў трактары Мінскай МТС карміць псымо:

«Я вельмі люблю машыны. Жадаю стаць трактарыстам. Вучыце мяне. Буду працаваць, не пакладоўчы рук».

Просьба была задавоўлена. Вясною мінулага года Аляксеев паслаў вучыцца на трактарыста ў Будакапалеўскую сельскагаспадарчую школу.

З юнацкім запалам узяўся Аляксеев за вучобу. Ён вывучуў трактар да апошняга вішкіца, да апошняй гайкі.

У Мірскай МТС маладога трактарыста сустраці вельмі, даручылі адзін з лепшых трактароў. Аляксеев пачаў працаваць у толькі што арганізаваным калгасе. Сяляне з радзімо сустракалі першую советскую машыну. Для іх Аляксеев быў самым дарэгім гошчам.

Працаваў Аляксеев з вялікай энергіяй, чэсна і абрасумлена. Ші то на ворыве, ші на сабы—усюды даваў высокую якасць і прадукцыйнасць. Бывала яшчэ толькі світае, стаіць халодная раса, а ён спыніўшы на калгасны двор, аглядаў і чыстава сваю машыну, і потым выязджаў у поле.

Перабоў у рабоце не было. Аляксеев улі асары і прыстаў. За сезон ён выкаваў гадавое вытворчае заданне на 300 працэнтаў. За работу атрымаў у сярэнім па 1.350 рублёў грашыма ў месяц і многа хлеба.

З такой-жа напорыстасцю і энергіяй працаваў донгуч Мірскага раёнага савета Аляксеев Шыш і на асепе-зімнім раённым. Штодзёна ён даваў па дзве нормы. Добра кіраваў рамонтам механікі МТС тт. Науменка і Пандзічы. Яны рашылі арганізаваць вытворчы працэс, вылі рабочых працаваць без браку, буды беражлівымі і эканомнымі па ўсім. Яны

павысілі выроб у сабе па месцы недастаўчых дэфіцытных частак.

Гадавы план рамонту трактароў і сельскагаспадарчых машын быў выкананы да тэрміну і добракасна. Гэтым спрыяла свечасная падрыхтоўка да рамонту. Тут яшчэ рашылі вясною правесці і ўстаўнаві падрыхтоўка да рамонту. Механікі склалі нападрыхтоўку вядоўцамі.

З першых-жа дзён рамонту паміж брыгадзірамі разгарнулася сацыялістычная спаборніцтва. Трактарысты тт. Фурман, Брамееў, Хінеў і многія ішчымя сістэматычна выконвалі свае вытворчыя заданні на 120 і больш працэнтаў.

Штодзёна пасля работы ў майстэрні праводзіліся лямпаў, на якіх падводзіліся вынікі работчага дня і намяччаліся работы на зытра. Вялікую ролю адыгралі і вытворча-тэхнічныя нарады. Яны дапамагалі раскрыць недахопы ў рабоце, намячалі канкретныя мерынапрямствы на знішчэння іх.

Умелая арганізацыя працы забяспечыла поспех на асепе-зімнім раённым. Зараз маладая МТС закона лічыцца перадавой у абласці (трактар тт. Ворштаней, на месцы на палітчастцы тт. Чаркасаў). Яе ўдзельніца працягла партыйна арганізацыя. Праца, яна вылічае толькі 6 камуністаў, але яны ўладзілі вылічанымі якасцямі большасцю, чэсна і саахвочана адыгралі на сваёй частах, уздзячываюць высокую палітычную і вытворчую актыўнасць рабочых, накіроўваюць іх на яшчэ большыя падвыжэнне прапаўнай дасягненні, павышшэнне прадукцыйнасці працы і ўмацаванне аўтарытэта камандзіраў вытворчых.

Партыйная арганізацыя умела ажыццяўляе кантроль зяйснці адміністрацыі МТС, апраўтае сваю ролю аапаіра і арганізатара большавых сірў. Гага асабіста скалазана на кіраўніцтве калгасна на падрыхтоўцы іх да другой большавіцкай вясны.

Калгасны зоны дзейнасці Мірскай МТС поўнасю заахвочы і адыгралі вясенне, адрамантавалі сельскагаспадарчы і падрыхтавалі здаровую цягавую сілу. У вёсках разгарнулася бараьба за атрыманне стопроўтых ураджайнаў. Усюды загаўляецца масовое ўгнаенне, вывозіцца на паш і гной, вывучацца перадавая аграрыя. У калгасе «Першае мая», імя Дзюжэні, «17 верасня» і імя Варшавы да дзядучы быў арыву ад вытворчых і гуртках вывучаюць трактар.

Калгасны зоны Мірскай МТС сьветлым сабы хочучы прывесці ў сіцыяна тэрміны і на высокім аграрыячым узроўні. Ад іх у МТС паступаюць просьбы — хутчэй выслать трактары на месцы, каб пры першай магчымасці выехаць у поле.

Наўсмясена да Аляксеева Шыша прышлі хадакі з калгасоў, дзе ён працаваў у мінулым годзе. Яны наперабой запрашаюць: — Усё вобчасна, Аляксеев, чакае цябе. Глядзі, не пакрыўдзі!

— Як толькі встане вясна, — адказвае Аляксеев, — прыеду, абавязкова прыеду!

Я. КАЧАН.

Мірскай МТС Баранавіцкай абласці.

ПІСЬМЫ У РЕДАКЦЫЮ

ЗРЫВАЮЦЬ АРГАНІЗАЦЫЮ ПДСОБНЫХ ГАСПАДАРАК

Пытанне арганізацыі падсобных гаспадарак пры прапрыемствах пераўтварыла зьвязана з рэвалюцыйнай паставою СНК СССР і ЦК ВКП(б) ад 9 студзеня 1941 года аб павелічэнні выробу прадукцыі харчавання з мясцовай сыравіны.

Некаторыя кіраўнікі прапрыемстваў Брэсцкай абласці працягваюць поўную баздзённасць у гэтых адносінах. Крылаты, азучычаны на пакутку жыццелі, інвентара, будаўніцтва парнікоў, зьёмлі не скарашчваюцца.

Буйнейшым у абласці прапрыемствам — Гайнаўскаму лесакамабінату імя Ва-

рашылава яшчэ ў студзені г.г. быў аткрыты крылат у суме 75 тысяч рублёў. Да гэтага часу грошы не сьварысты і нічога не зроблена для арганізацыі падсобных гаспадарак.

Да 20 лютага толькі 5 прапрыемств ваў падлілі ў банк зьявіў аб вопыску доўгатэрміновых крылатоў на арганізацыю падсобных гаспадарак.

Выкамоў абласнога савета да гэтага часу не замачылаў за прапрыемствамі алаждзеныя зямельныя ўчасткі.

Н. ЛЯХОУСНІ.

Аб гадавых справаздачах

На хвастане паставы ўрада ўстаўляюць строга кантроль за расхаваннем фонду зарплатаў. За выкананнем гэтай паставы і захаваннем жакоўні ў першую чаргу павіны сачыць галоўны бухгалтары прапрыемстваў і ўстаўляюць. Але на справе атрымаўся інакш. Замест батаркі за эканомі сродкаў самі-ж бухгалтары затрачваюць каласальныя сумы на дастаўку гадавых справаздач у абласныя, рэспубліканскія ўстаўновы, у трысты і наркаматы.

Значна балансу вельмі дорага абходзіцца да дзядучае. Пракляда на падлічана, што расходи на камандзіроўкі на дастаўцы

балансаў прапрыемстваў і ўстаўляюць 22 раснаўсцяў Магілёўскай абласці перавысілі ў мінулым годзе 111 тысяч рублёў, не лічычы зарплатаў, якую камандзіраваныя атрымавалі на месцы работы.

Гадавыя справаздачы павіны застаўляцца на пошы, а не шляхам камандзіраваных работнікаў, тым больш, што яны складаюцца на шэфных інструментах і формах. Трэба толькі, каб справаздачы складаліся добракасна і ва ўстаўляюць тэрмін.

І. РОТАБІЛЬСКІ.

старшы ірэдэнтны інспэктар Магілёўскай аблканторы Промбанка.

Бракаробы з „Аталье мод“

5 снежня мінулага года я заказаву ў мініскай «Аталье мод» зымовае паліто. Мне абядалі зрабіць яго роўна праз дзесць дзён. Але ў работнікаў аталье, які вядуць, словы часта разыходзіцца са справай. Ямазла мытарстваў прышлося перанесці, пакуль я атрымаў паліто.

Кожны раз, калі я прыходзіў, майстар рабіў новыя напаруці і перарабікі.

Нарэшце паліто было гатова, хоп пашата надбавіна. Каб не трапіць больш часу, я забраў яго. Але на гэтым мае мытарствы не скончыліся. Роўна праз

дзень заўважыў, што каўпер пачаў раснаўсцява. Я зайшоў у майстэрню. Пасля доўгіх спрэчак старшы майстар напаруці каўпер. Не прайшло і двух дзён, як ён пачаў раснаўсцява ў новым месцы. Калі я зноў звярнуўся ў атылье, мне спакійна адказалі, што каўпер зроблен з дрэных шкураў і таму ён рэпша. Паралі мне прышчыў другі, але пашарацілі, што ён будзе не лепшы.

Такім чынам, на віне бракаробы з мініскага «Аталье мод», я дарэмна пашараціў многа часу і сродкаў.

С. Ф. СЕДЛО.

На мінскай аўтобуснай станцыі

Недалёка ад Мінскага вакзала, у доме № 5, на Барыскай вуліцы амяшчана аўтобусная станцыя Нармакта аўтагараў. Сюды штодзёна збіраюцца сотні грамадзян горада і раёнаў абласці. Сяляжрам прыходзіцца гаспадары прадэкаваць у чаргаві аўтобуса. Аднак адміністрацыя станцыі не стварыла неабходных

культурных умоў для пасажыраў. Стапцыя не абстаўляена, непахае назав зьвязаных праслаў, у памакшанні вельмі неаха, халодна і брузна.

Адміністрацыя станцыі хадуно пара было-б надумаць аб каронным палашпанні абстаўлявання пасажыраў.

Г. ШУСЦЯРОВІЧ.

Чаму хуліганы не прыцягнуты да адназнасці?

37 год я працую на папярэвай фабрыцы «Герой працы» ў Добрушы. Пасля смерці бацькоў, якія пражывалі ў Жыгунскім сельсавеце, я атрымаў і спадчыну некаторыя гаспадарчыя пабудовы (гумно, сараі).

Кіраўнікі Жыгунскага сельсавета адрабраві наложаны мне сараі, апрача таго, калялі на мяне патака. Я абскардыла незаконныя дзеянні сельсавета. У выніку — сараі мне быў вернут і патака знят.

19 снежня мінулага года позна вечарам я вяртаўся з Жыгунскага сельсавета ў Добрушу. На дарозе сустрака наместніка старшын выкамоў сельсавета Дзімкава і фінаганта Малашоўка. Абодва былі п'яныя. Яны пачалі мне пагражаць, запыталі збылі і пахнулі на дарозе.

Я ледзь дабраўся да горада. Узіаў дзядучку ад урача аб нанесеных пабоях і зьявіў аб гэтым у Добрушскую міліцыю. Прайшло многа часу, а справа не раз-

межана. Хуліганы Дзімкаў і Малашоўка гуляюць на волі.

А. Г. ПІСКУНОВА.

Жыццё Чырвонай Арміі

АТАКА ДОТ'а

Чорнай стужкай спеліцца ўвэрх дарога, адзівачыцца дзесьці далака з гарызонтам. Блакітраваная група пад камандай маладога лейтэнанта т. Суднік опячыць да месца назначэння. У марозным паветры чуюць скрып снегу, нахрыпанне копей, якія вьзюць гарматы, і шбь зьнід зямлі, даюшыцца грукат матораў танкаў.

Задку пакінуты 12 кілометраў шляху. Прывад. Пасля кароткай перадышкі байцы пачалі займаць пазіцыі. Малюты лейтэнант т. Суднік сабраў камандзіраў аддзяленняў і зьявіў ім:

— Нашай групе задана атакаваць ДОТ. Адзіваленне т. Хагіева атакуе ДОТ з правага фланга. Адзіваленне т. Матвеева наступіла з левага фланга, а адзіваленне т. Курбанова праасоўваецца з фронту.

Атрымаўшы бамбы загад, камандзіры вырнуліся ў аддзяленні. Людзі брыста ўзідзілі за справу.

Вось на акрытаным полі брыста агавяюцца байцы адзівалення сержанта т. Матвеева. Зямля цвёрдая, быццам граніт. Ад удару па ёй ляматай ляцяць іскры. Загадана ўрываць у зямлю на 20 см. Чырвонаярмейцы тт. Дзямбаев, Саліев, Байсітаў, Качазаў напружваюць сілы, каб у тэрмін выканаць загад.

Прабываюць мінуты, і людзей ужо не заўважыць на засежаным полі: яны залічылі ў асепы і старанна замааскрываліся. Нават самы зоры снайпер не выядзі нічога на бязмежнай белаў раўніне: нехта не захаваліцца пудоўнай маскіроўкай.

... Па сцягу на-пластунеску паўзучы саперы. Яны перазамаў ўжо драгавыя загаражанні, адзівалялі машарыметныя пераходзілі і спешна вяртаюцца з дэладала да камандзіра бязараванчай групы.

— Шлях свабодны.

У паветры ўздымае жоўтае рачета. У густым сяміне, у тым залёглым пахоты, раздаліся гарматыныя заны.

Артылерыя інтэнсіўным агнём пачала бамбаць ДОТ. Высока ўздымаючы слупы дымаў і сьмугі, утвараючы глыбокае ямаі, рвуцца снаряды. На флангах засракаталі стэпавыя кулямёты. Пачалася артылерыйская падрыхтоўка.

Неўзабаве аголіў пераносіцца ў глыбіню абароны «праціўніка».

пачылася чорнымі точкамі, людзі, шыкачыя прышккаючыцца са снегу, паўзлі ўперад. З вялікімі намаганнямі, пераадываючы снежныя сугробы, настойліва заваяўваюць метр за метрам чырвонаярмейцы тт. Елімчыў, Лобезаў, Заркуа, Пігулеўскі, Мітрафанав, Ерощава. Калі пыхота мінула рады драгавых загаражаньняў і падрыхтаваліся для атакі, на ўзлесці пачаўся танкі. Яны вылічыся, унімаючы снежныя віхуры. Услед за танкамі і пах іх прыкрыццём у атаку пайшла пыхота. У той-жа момант наступачыцца з флангаў пачалі абстрэльваць агнявыя точы «праціўніка», абараўляючы ДОТ. «Праціўнік» прабаваў прыпыніць рух атакуючых. Але дарэмна. Бамандзір адзівалення Бунакаў загадаў разліць стаякавага кулямёта тт. Лаварыца і Панову.

— Дзюміні чаргамі паданіць стаякавы кулямёт «праціўніка» ў створы апертуру ра!

Раздалася пратаяжная праць «Мавыёна». Агнявая точка «праціўніка» задоўзла. З самага ДОТ'а на атакуючых абрумыўся шыкаў сьмяцовага агню.

«Праціўнік» пусціў у ход усю агнявыя сродкі, стараючыся прыпыніць наступачоае праасоўванне ўперад. Але ў гэты час адзі танкі, наблізшыцца да ДОТ'а, робіць энергічны разварот і сваім корпусам закрывае частку абмраоўр. Стралкі тт. Ошэні, Паюэнка, Абенаў, Дзяткоў і ішчымя заахвочалі абмраоўраць мяжамі са снегам. А адзіваленне пад камандай т. Хагіева ахоўвала ўваходы ў ДОТ. Саліевы заахвочалі ўзрыўчыцца вышчыства. Неўзабаве раздаліся агудзаныя ўары: гэта быў узарван уваход у ДОТ.

